



По труду и честь

Сегодня в районе чествуют лучших тружеников, профессионалов, мастеров своего дела. Руководители предприятий и организаций, рабочие, механизаторы и животноводы, специалисты, чей опыт и мастерство – пример для других, принимают поздравления с трудовыми достижениями. В числе победителей районного соревнования среди отраслей хозяйственного комплекса и социальной сферы района – как признанные лидеры, так и молодые работники. О секретах их успехов, которые узнавали журналисты «ДК», читайте в сегодняшнем выпуске газеты.

Дарагія сябры!

Ідзе падпіска на «ДК» на другі квартал 2021 года. Заставайцеся з намі, каб заўсёды быць у курсе важных падзей жыцця роднага горада і раёна. Цана падпіскі: 22,8 руб.

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

А ОБРУШСКИ КРАЙ

№18 (11037)

Субота

6 сакавіка 2021 года



Уважаемые жительницы района! Примите искренние поздравления с 8 Марта!


Это особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. Неслучайно он отмечается именно в начале весны, той счастливой поры, когда природа просыпается и делает первый вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, нежности. Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг.

Благодаря вам остаются незабываемыми вечные ценности, украшающие нашу жизнь, – любовь, семья, верность. Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите, делая нашу жизнь счастливой.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим вас за вашу нежность, эмоциональность и радужную насыщенность чувств. Сегодня только вам, дорогие женщины, – все цветы и улыбки, все слова благодарности и признания.

Районный исполнительный комитет Районный Совет депутатов

Двайное свята аграрыяў



Пакуль у руках кіраўніка – букет кветак. Сёння ў іх будуць граматы і кубкі

Для кіраўніка сельгаспрадпрыемства «Завідаўскае» Таццяны Бялян сёлетні сакавік пачаўся з прыемных момантаў. І не толькі таму, што праз два дні яна разам з усімі жанчынамі адзначаць 8 Сакавіка. Сёння яна ад

імя калектыву будзе атрымліваць на цэнтральнай сцэне раёна падарункі, словы віншавання за дасягнутыя ў мінулым годзе вытворчыя паказчыкі калектыву.

Гаспадарцы ёсць чым ганарыцца:

лепшая па вытворчасці мяса, па забеспячэнні жывёлагадоўчай галіны кармамі, рэкардсмен у валавым зборы зерня. У чым сакрэт поспехаў – чытайце ў інтэрв'ю з Таццянай Бялян.

с. 2

ISSN 2073-1000



погода

Долгота дня 11.10
Луна
6 марта – в Стрельце,
7, 8 – в Козероге



Последняя четверть

7 марта

**НОЧЬЮ -5...-7
ДНЕМ +1...+3**
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер западный 11-13 м/с.

8 марта

**НОЧЬЮ -1...-3
ДНЕМ -1...-3**
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер с.-западный 2-4 м/с.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Нация может развиваться только на позитивных идеях»

Президент вручил госнаграды и генеральские погоны

Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер, многодетным матерям, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости.

Глава государства обратил внимание, что традиционная церемония вручения госнаград и генеральских погон имеет особый смысл в Год народного единства. «Как бы пафосно это ни звучало, для

меня вы представляете передовой отряд армии добра, созидания, людей творческих и самое главное – нацеленных на результат. И это очень важно. Ведь нация, которая заботится о завтрашнем дне, может сплотиться и успешно развиваться только на позитивных идеях и делах. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Участниками церемонии стали более 30 человек – пред-

ставители армии и силовых структур, а также многодетные матери и женщины, достигшие больших профессиональных высот.

Обращаясь к представительницам прекрасного пола, глава государства обратил внимание на несоизмеримо высокую роль женщин. «Судьбой определено, что предназначение мужчины – защищать. В то время как предназначение женщины – быть хранительницей очага, семейных ценностей и национальных традиций», – сказал он.



Во время церемонии вручения наград

Особо теплые слова признательности и восхищения Александр Лукашенко адресовал многодетным матерям.

Поздравив еще раз всех собравшихся с наградами и званиями, Александр Лукашенко отметил, что проведение подобных торжественных цере-

моний стало доброй традицией в Беларуси.

«Абсолютно убежден, что эта добрая традиция сохранится навсегда, – подчеркнул он. – Низкий вам поклон за верность стране и народу, за ваш труд во благо нашего Отечества».

По материалам БелТА

ФОТАФАКТ



Раïсе Саранчук (у цэнтры) кампанія па душы

Прадстаўніцы Добрушчыны паўдзельнічалі ў конкурсе «Жанчына года-2020»

Словы ўдзячнасці і прызнання канкурсанткам выказаў старшыня аблвыканкама Генадзь Салавей.

Перш чым патрапіць на ўрачыстасці ў грамадска-культурны цэнтр Гомеля, дзе прайшоў абласны этап конкурсу, у раёнах вызначылі пераможцаў у розных намінацыях.

За перамогу ў абласным эта-

пе спаборнічалі больш за 140 лепшых прадстаўніц, якія працуюць у розных галінах народнай гаспадаркі. Добрушанкі склалі ім дастойную канкурэнцыю. Таццяна Бялян, напрыклад, кіруе адной з самых эканамічна моцных гаспадарак раёна. Прыёмная маці Наталля Шчаглова прысвяціла сябе дзецям, якія пазбаўлены любові родных бацькоў. У раё-

не таксама адзначаны заслугі галоўнага ўрача цэнтральнай раённай бальніцы Надзеі Белаглазавай у галіне аховы здароўя, на ідэалагічнай ніве – начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Алены Раздудевай і іншых.

Наталля ХАДУНЬКОВА
Фота «ГП»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Когда в коллективе профессионалы

Шесть лет назад на страницах «ДК» вышла публикация «Удача сопутствует молодым и смелым», рассказывающая о первых успехах сельхозпредприятия «Завидовское» под руководством нового директора.

Что изменилось с тех пор, какие приоритеты у ленинских аграриев сейчас, на что делается ставка в сельхозпроизводстве? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью с Татьяной БЕЛЯН.

– На заре карьеры руководителя основным источником получения прибыли Вы называли производство и продажу продукции животноводства. Актуально ли это сейчас?

– Еще больше, чем в минувшую пятилетку. Продукты питания были и будут востребованы в мире. Особенно сей-

час, в период пандемии. А мы – основные поставщики сырья для их производства. Чем полноводнее будет «молочная река», тем шире ручеек финансовой подпитки сельхозпредприятия.

На отрасль животноводства работают остальные подразделения хозяйства. Механизаторы и полеводы, агрономия и ветслужба...

– Насколько знаю, цифра 2020 для кормопроизводства оказалась знаковой.

– Можно считать неслучайным совпадением, что именно столько гектаров в 2020 году отвели под кукурузу. Соблюдение оптимальных агрономических сроков сева, своевременная химпрополка и внесение удобрений позволили нам собрать

рекордный урожай «царицы полей».

Заранее озаботились не только производством кормов, но и условиями их хранения. Сейчас в хозяйстве 13 силосных траншей вместимостью около 45 тысяч тонн. В минувшем году заполнили их полностью и создали полугодовой запас кормов.

– «Завидовское» первым в республике завершило уборку зерновых...

– Урожайность в минувшем году у нас была рекордной для района – 38,4 центнера с гектара. Да и намолот вдвое превысил показатель 2019-го года – более 6,5 тысячи тонн. По итогу мы сработали оперативнее других. На уборке зерновых трудились семь экипажей, три из которых намолотили

свыше тысячи тонн, один экипаж стал «двухтысячником».

Главным фактором успеха опять же стало строгое следование технологии возделывания зерновых культур и четкая тактика работы агрономической службы. Приходилось лавировать, учитывая погодные условия и сроки работ по уходу за посевами. Кстати, наибольший экономический эффект дала пшеница.

– Вы все время говорите «мы». Но есть же конкретные люди, внесшие наибольшую лепту в копилку успеха?

– Называть фамилии не стану, иначе в газете для них не хватит места. Слов благодарности заслуживают доярки, телятницы, скотники, механизаторы, полеводы, агрономы, бухгалтеры, экономисты.

Да, для движения вперед нужна новая техника и агрегаты – и мы их приобретаем каждый год. Не обойтись без семян «элиты» и минеральных удобрений – на них не жалеем средств. Но без надежных проверенных кадров даже с такой базой невозможно добиться успеха. Не преувеличивая, заявляю: за эти годы мы стали не просто сплоченным коллективом – настоящей командой.

Вел интервью Сергей ЧАЙДАК

